



ПЫТАННЕ
НУМАР АДЗІН —
ЗАРПЛАТА
БЮДЖЭТНІКАЎ

2

ЗАКОНЫ
ДЛЯ ЭКАНОМІКІ

MC



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



ЗВЯЗДА

28 СНЕЖНЯ 2018 г.
ПЯТНІЦА
№ 250 (28866)

9-24 стар.

МЯСЦОВАЕ
САМАКІРАВАННЕ

+TV ПРАГРАМА

ГАЗЕТА ДЛЯ ВЫЯВЛЕННЯ І ДАПОЛНЕННЯ МЯСЦОВЫХ САМСТАЎ

СВЯТА ПРЫХОДЗІЦЬ У КОЖНАЕ СЭРЦА

Акцыя «Нашы дзеці» сабрала ў Палацы Рэспублікі каля 2400 хлопчыкаў і дзяўчатак з розных куткоў краіны на навагодняе свята. Шыкоўна апранутыя, яны вадзілі карагоды, танчылі і глядзелі святочнае прадстаўленне. Павіншаваць іх прыйшоў кіраўнік дзяржавы Аляксандр Лукашэнка.

Прэзідэнт сказаў, што гэта хваляюча — прысутнічаць на такіх

мерапрыемствах: «Нішто ў жыцці не прыносіць такую радасць, як магчымасць падарыць дзецям казку, убачыць усмешку і радасць пасля зробленага ў вачах дзяцей. Для мяне як Прэзідэнта гэта шчасце — у мільёнах дзяцей, якія жывуць у нашай краіне».

Звяртаючыся да ўдзельнікаў свята, кіраўнік дзяржавы адзначыў: «Вы — галоўны здабытак нашай Беларусі. Гэта не проста прыгожыя словы. За гэтымі словамі — шчырая любоў, жаданне клапаціцца, абараняць. Гэта натуральныя эмо-

цыі, якія выклікаюць нашы малыя і дзеткі старэйшыя. Для мяне няма нічога важнейшага, чым ваша мірнае і шчаслівае дзяцінства».

Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што гэта шчасце, калі дзеці жывуць у мірнай краіне, могуць разлічваць на сваю сям'ю, на старэйшых таварышаў. Прэзідэнт лічыць, што дзяцінства губляецца, калі з-за неразбярыхі, якую дапускаюць дарослыя, малыя жывуць і бачаць выбухі ад бомбаў і снарадаў. «Мы павінны зрабіць усё, каб мірнае дзяцінства было ў вас, тады



і ў вашых дзяцей будзе такое ж мірнае і шчаслівае дзяцінства», — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы.

Прэзідэнт, звяртаючыся да юных гасцей, сказаў, што дарослыя ганарэцца імі, іх паспяховым удзелам у шматлікіх міжнародных конкурсах, спаборніцтвах, алімпіядах. «Было прыемна даведацца, што маленькія жыхары нашай краіны актыўна ўключыліся ў мерапрыемствы, звязаныя з Годам малой радзімы, зрабілі шмат добрых спраў у сваіх гарадах, сёлах, вёсачках, каб добраўпарадкаваць іх», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка.

«Наперадзе ў вас яшчэ шмат цікавага, захапляльнага жыцця», — звярнуўся Прэзідэнт да маленькіх гледачоў. — Заўсёды будзьце з вамі блізкія людзі, гатовыя падставіць

плечо, акружыць вас цеплынёю і ўвагай. І вельмі хочацца, каб вы разумелі вартасць усяго таго, што падарыў вам лёс, — самога жыцця і незалежнай краіны, мірнага неба, добрых людзей, якія ў патрэбны момант сустрэліся і будуць пастаянна сустрэкацца на вашым доўгім шляху».

Аляксандр Лукашэнка пажадаў усім вясёлых зімовых канікул і шчаслівага Новага года. Усяго ў святочнай акцыі «Нашы дзеці» прынялі ўдзел больш за 15 тысяч хлопчыкаў і дзяўчатак. На галоўную ёлку былі запрошаны дзеці-сіроты, кадэты, дзеці з сям'яў бежанцаў, пераможцы алімпіяд, творчых конкурсаў, спартыўных спаборніцтваў і іншыя.

Надзея АНІСОВІЧ.



Фота БелТА.

Надвор'е

У навагоднюю ноч невялікі марозік і лёгкі сняжок

А ў першы дзень года чакаецца мокры снег, які па захадзе краіны будзе пераходзіць у дождж

У нашай краіне ў апошнія дні снежня будзе пераважаць воблачнае з ападкамі надвор'е з тэмпературным фонам на 3—5 градусаў вышэй кліматычнай нормы, паведамлілі спецыялісты Рэспубліканскага цэнтру па гідраметэаралогіі, кантролі радыеактыўнага забруджвання і маніторынгу навакольнага асяроддзя Мінпрыроды.

Сёння ўдзень надвор'е будзе вызначаць атмасферныя франты ад цыклону, які рухаецца праз тэрыторыю краіны. Чакаецца снег, мокры снег, па паўднёва-заходняй палове краіны з дажджом. У суботу ўначы

месцамі, а ўдзень у многіх раёнах пройдзе снег, мокры снег, днём па захадзе з дажджом. У асобных раёнах слабы туман, на дарогах галалёдзіца. Уначы будзе ад мінус 1 да мінус 7 градусаў, па паўночным усходзе тэмпература панізіцца да 9 марозу, у паўднёва-заходніх раёнах будзе ад нуля да плюс 2 градусаў. Удзень чакаецца ад мінус 5 градусаў па паўднёвым усходзе да плюс 3 градусаў па захадзе краіны.

30 снежня будзе трымацца воблачнае надвор'е, часам снег, мокры снег, па паўднёвым захадзе краіны з дажджом. Месцамі чакаецца галалёд, слабы туман, на дарогах галалёдзі-

ца. Тэмпература паветра ўначы складзе ад мінус 4 градусаў да 2 цяпла, па паўднёвым усходзе апусціцца да 6 марозу. Удзень будзе ад мінус 2 градусаў па ўсходзе да плюс 4 градусаў па паўднёвым захадзе краіны. У панядзелак у нас захаваецца ўплыву атмасфернага фронту. На большай частцы тэрыторыі краіны пройдзе кароткачасовы снег і мокры снег. На асобных участках дарог — галалёдзіца. Нават уначы будзе цёпла. Праўда, тэмпература будзе кантраснай: ад 6 марозу да 1 цяпла, удзень — ад мінус 4 да плюс 2 градусаў.

У навагоднюю ноч (1 студзеня) месцамі па краіне пройдзе кароткачасовы снег,

тэмпература паветра ў асноўным складзе нуль — мінус 6 градусаў, па паўночным усходзе пры праясненнях яна панізіцца да 8 марозу. Удзень у аўторак тэрыторыя краіны апынецца пад уплывам чарговай сістэмы фронтальных раздзелаў ад цыклону з цэнтрам над Фінляндыяй. Раніцай і ўдзень у многіх раёнах чакаецца снег, мокры снег, днём па захадзе краіны будзе пераходзіць у дождж. Тэмпература ўдзень складзе ад мінус 5 па ўсходзе да плюс 3 градусаў па захадзе краіны. Месцамі чакаецца галалёд, на дарогах галалёдзіца.

Сяргей КУРКАЧ.



ISSN 1990 - 763X



1 8 2 5 0 >



9 771990 763008



ПАДПІШЫСЯ — І ВЫЙГРАЙ!

Вы яшчэ паспяваеце падпісацца на «Звязду» на I квартал і I паўгоддзе 2019 года!

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!